



БУДЗЬ З НАМІ Ў РОДНЫМ КРАІ



Выпуск № 6

Газета для вучняў, настаўнікаў і бацькоў



Чытайце ў гэтым нумары:

- **ВЫНІКІ ІІІ ЧВЭРЦІ**
- **НАШЫ ДАСЯГНЕННІ**
- **ПРЫШКОЛЬНЫ ЛАГЕР**
- **ПАДЗЕІ МІНУЛАГА МЕСЯЦА**
- **ДЭФЕКТОЛАГ ПРАПАНУЕ**
- **ПАРАДЫ ПСІХОЛАГА**

ВЫНІКІ ІІІ ЧВЭРЦІ

Вось і прайшла ІІІ чвэрць і пачалася ІV, але хацелася б звярнуць увагу на вынікі ІІІ чвэрці. На працягу ўсёй чвэрці вучні разам з настаўнікамі вельмі шмат працавалі. У кагосьці вынікі лепшыя, а ў каго і горшыя. Нягледзячы ні на што, мінулая чвэрць была напоўнена мерапрыемствамі, конкурсамі (як вучэбнымі, так і выхаваўчымі).

Па выніках ІІІ чвэрці якасць ведаў па школе склала 73,53%, а сярэдні бал 7,35. На высокім узроўні якасць ведаў па выніках чвэрці ў ІІІ класе (93 %), у V класе (92 %), у XI класе (86 %), у IV класе (84 %). На дапушчальным – у IX класе (78%), у VIII класе (62 %), у VI класе (55%). На нізкім – у VII класе (47 %).

Выдатнікі ІІІ вучэбнай чвэрці



**Крывеня
Мілана,
ІІІ клас**



**Барташэвіч
Данііл,
ІІІ клас**




**Квітун
Аляксандра,
ІV клас**



**Навагран
Аляксандр,
ІV клас**



**Копець Ганна,
V клас**



**Мілюшкевіч
Антоній,
V клас**



**Пішчык Караліна,
XI клас**

НАШЫ ДАСЯГНЕННІ

Спартыўныя перамогі



Падчас вясенніх канікул каманда школы прымала ўдзел у спаборніцтвах па настольным тэнісе. Каманда школы заняла **II месца**. У індывідуальным заліку:

Гаўрылюк Анастасія, вучаніца VII класа, заняла **II месца**;

Драгун Алег, вучань VII класа, заняў **III месца**.

Алімпіяды

Падчас вясенніх канікул вучні нашай школы прымалі ўдзел у раённай алімпіядзе сярод вучняў I і II ступеняў агульнай сярэдняй адукацыі. Прадстаўнікі школы удзельнічалі ў алімпіядзе па матэматыцы (Паўленка А.), па беларускай мове (Мілюшкевіч А., Копаць Г., Навагран Т., Мамедава Р., Навагран А.), па англійскай мове (Навасад Я.), па гісторыі (Пятрушка Д.), па геаграфіі (Пятрушка А.), па фізіцы (Гаўрылюк А.)



Пераможцы



Мілюшкевіч Антоній - I месца

па беларускай мове і літаратуры



Копаць Ганна - I месца

па беларускай мове і літаратуры;



Навагран Аляксандр - II месца

па беларускай мове і літаратуры



Навагран Таццяна – III месца

па беларускай мове і літаратуры



Гаўрылюк Анастасія – II месца

па фізіцы



ПРЫШКОЛЬНЫ ЛАГЕР



У час вясенніх канікул у школе працаваў лагер “Сонейка” для вучняў пачатковых класаў. Прышкольны лагер наведвалі 32 вучні пачатковых класаў. Было арганізавана 2 атрады : “Ералаш” і “Гномікі”. Нягледзячы на тое, што лагер працаваў усяго 6 дзён, была насычаная праграма мерапрыемстваў, экскурсій і гульняў.



ПАДЗЕІ МІНУЛАГА МЕСЯЦА



15 сакавіка - Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь



Экскурсіі



Дэфектолаг прапануе

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ДЕТЯМ НЕОБХОДИМО ЧИТАТЬ.



1. Благодаря чтению развивается **РЕЧЬ** ребенка и увеличивается его словарный запас. Книга учит маленького человека выражать свои мысли и понимать сказанное другими людьми.

2. Чтение развивает **МЫШЛЕНИЕ**. Из книг ребенок учится абстрактным понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь одного явления с другим.

3. Работа с книгой стимулирует **ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ**, позволяет работать фантазии и учит детей мыслить образами.

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет **КРУГОЗОР**. Из книг и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о природе, технике, истории и обо всем, что его интересует.

5. Книги помогают ребенку **ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ**. Для чувства собственного достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чувствуют и реагируют так же, как он.

6. Книги помогают детям **ПОНЯТЬ ДРУГИХ**. Читая книги, написанные писателями других культур и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков.

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс совместного чтения способствует **ДУХОВНОМУ ОБЩЕНИЮ** родителей и детей, установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга объединяет поколения.

8. Книги - **ПОМОЩНИКИ РОДИТЕЛЕЙ** в решении воспитательных задач. Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают способность к сопереживанию, помогают научиться входить в положение других людей.

9. Книги придают **СИЛЫ И ВДОХНОВЕНИЕ**. Они увлекают и развлекают. Они заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они сокращают одиночество, приносят утешение и указывают выход из трудного положения.

10. Чтение - самое **ДОСТУПНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ** для интеллектуального и эмоционально-психического развития ребенка занятие. Книгу можно брать с собой, куда угодно. Ее можно бесплатно взять в библиотеке, и ей не нужна электросеть.

ПАРАДЫ ПСІХОЛАГА

Как «ВКЛЮЧИТЬ» ВЕСНУ?



Весна – пора противоречивая. С одной стороны, заканчивается зима. Солнце встает раньше, и все чаще можно увидеть яркое голубое небо, а не серость туч. Жизнь пропитана предвкушением тепла и зелени.

С другой стороны, мы чувствуем слабость и усталость. Силы на исходе. Растет раздражительность и сонливость. Сильно печалит грязь под ногами. Мыслей мало, работать трудно. Хочется поменьше шевелиться, в постельке валяться, кино смотреть, чипсы кушать.

Что делать, чтобы восстановить силы?

Сон по 8 часов в сутки и более. И не говорите, пожалуйста, что вам некогда. Разве у вас есть время хандрить, если выжмете из своего тела последние соки?

Прогулки на свежем воздухе по часику в день. Гуляйте, вдыхайте полной грудью сладкий весенний воздух. Подставляйте лицо солнцу. Получайте удовольствие. И под ноги смотрите только для того, чтоб не споткнуться.

Здоровое питание и витамины. Больше зелени и легкой пищи. Можно попить аптечные витаминки, если вы в них верите.

Берегите себя. Ранней весной человеческому организму свойственно быстро утомляться. Будьте добры и внимательны к себе. Если устали, позвольте себе отдыхать. Все способы расслабления рулят: теплая ванна, чтение книг, задушевные разговоры с друзьями.

Впустите весну в дом. Поставьте дома в воду веточки ивы или тополя. Пусть у вас на глазах набухают почки, листочки распускаются раньше, чем на улице. Очень радуют живые цветы, они, как вестник лета, добавляют радости.

Проявите творчество. Заведите специальный блокнот и записывайте туда даже самые бредовые и банальные на первый взгляд идеи. Обдумывайте их, смотрите, как их можно использовать, превращайте в цели.

Составьте список желаний, мечт и целей. Чего вы давно хотите, но никак не приступите к реализации? Сейчас самое время начать.

Составьте список заветных и не очень желаний. Разделите его на три раздела. Маленькие желания, которые можно реализовать легко и быстро прямо сейчас. Средние – желания, для воплощения которых требуется большее время. И большие, можно сказать, заветные желания и цели – это многоходовки.

Повесьте список так, чтоб всегда был перед глазами. Каждый день реализуйте хотя бы одно маленькое желание и совершайте шаги к воплощению средних и больших. От этих действий получайте удовлетворение и удовольствие. Прилив жизненных сил гарантирован.



С весной нас, товарищи! Ура!

<p>Будзь з намі ў родным краі Газета для вучняў, настаўнікаў і бацькоў</p>	<p>Заснавальнік Мінойтаўская СШ Галоўны рэдактар – Хіневіч Н.М.</p>	<p>Афармленне: Савет старшакласнікаў</p>	<p>Адрас рэдакцыі: в.Мінойты, вул.Чырвонаармейская, 3, тэл. 597337</p>
---	---	---	---